



У Бруселі ўзгадваюць Менскія сакавіцкія падзеі



У Бруселі пачаліся імпрэзы, прысвечаныя гадавіне сакавіцкіх падзей у цэнтры Менску. У рамках мерапрыемстваў адбылася выстава менскіх фатаграфіяў, якія здымалі леташнія падзеі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, і паказ фільма рэжысёра Юрыя Хашчывацкага “Плошча”.

Учора ўвечары ў кавярні Grand Prix Bar быў наладжаны паказ спектакляў “Свабоднага тэатру” пад кіраўніцтвам Мікалая Халезіна.

Grand Prix Bar, што ў цэнтры бельгійскай сталіцы, мае рэпутацыю добрай і да таго ж вельмі дэмакратычнай рэстарачыі. Таксама ён вабіць брусельцаў сваімі імпрэзамі. Тут ладзяцца канцэрты і выставы. Учорашнія наведнікі Grand Prix Bar прыйшлі ў кавярню, каб паглядзець спектаклі менскага Свабоднага тэатру “Быць Гаральдам Пінтэрам” і “Пакаленне джынс”, паведамляе “Радыё Свабода”. Словы “Я свабодны!” -- лейтматыў “Пакалення джынс”. Аўтар п’есы Мікалай Халезін прысвяціў яе тым, хто, незалежна ад узросту, апрача таго ў джынсы, аддае перавагу рок-музыцы і закаханы ў свабоду. Спектакль “Гаральд Пінтэр” – таксама пра свабоду, а яшчэ і пра выбар творцы, пра праўду ў жыцці і мастацтве. У спектакль увайшлі ўрыўкі з твораў вядомага брытанскага драматурга Пінтэра, ягонага нобелеўскага прамова, а таксама лісты вязняў беларускіх турмаў на воллю. У часе спектакляў усё маналогі і рэплікі акцёраў

перакладаліся на ангельскую мову. Ля сцэны быў усталяваны вялікі экран, на якім ішлі субцітры. Паводле Вольгі Стужынскай, кіраўніцы брусельскага “Офісу за дэмакратычную Беларусь” і арганізатаркі імпрэзы, глядачоў хапала. Гэта была самая шырокая публіка, у тым ліку і бельгійскія беларусы. “Былі самыя розныя людзі. Усе яны цікавяцца беларускай сітуацыяй. Мы, са свайго боку, хочам пазнаёміць брусельцаў з нашымі таленавітымі акцёрамі, мастакамі, фатаграфамі, раскажаць праз культурніцкія сродкі пра тое, што адбылося ў мінулую вясну ў Менску”, – сказала Вольга Стужынская. Учорашні выступ менскіх артыстаў пачаў пачатак цэлай серыі імпрэзаў, прысвечаных гадавіне сакавіцкіх падзей у Менску. У гэтыя выходныя брусельцы змогуць паглядзець фільм рэжысёра Юрыя Хашчывацкага “Плошча”, а таксама наведаць выставу менскіх фатаграфіяў.

16/03/2007

Дзень Волі ў Бруселі: паказ фільма “Плошча” і канцэрт салідарнасці

У Бруселі працягваюцца акты, прымеркаваныя да Дня Волі. 24 сакавіка адбыўся паказ фільма Юрыя Хашчывацкага “Плошча”, а таксама канцэрт салідарнасці з Беларуссю славацкай спявачкі Пётры Джордан. Імпрэзы мелі вялікі поспех: агулам фільм і канцэрт наведалі каля 70 чалавек. Кадры фільма Юрыя Хашчывацкага выклікалі ў глядачоў жывую рэакцыю – ад смеху да абурэння. Паказ стужкі завяршыўся дыскусіяй пра лёс Беларусі і яе жыхароў. Канцэрт Пётры Джордан атрымаўся сапраўды еўрапейскім:



спяваючы па-ангельску, спявачка са Славакіі заклікала прысутных да салідарнасці з беларускім народам. “У нас нічога не было б без Аксамітнай рэвалюцыі, – звярнулася Пётра Джордан да слухачоў пад час канцэрту. – Калі б мы не прайшлі праз гэта, я наўрад ці мела б магчымасць быць сёння на гэтай сцэне. Таму я кажу ўсім, хто мяне зараз чуе, і прашу вас перадаць гэта іншым людзям: вы сёння прыйшлі на цудоўны канцэрт, але не забывайцеся, што дыктатуры яшчэ існуюць – і менавіта апошняя еўрапейская дыктатура ў Беларусі. Мы павінны дапамагчы людзям паверыць, што надыйшоў час зменаў. І яны хутка прыйдуць!” Паказ фільма і канцэрт былі арганізаваныя “Офісам за дэмакратычную Беларусь” і прайшлі пад пагранахам Дэлегацыі па адносінах з Беларуссю ў Еўрапейскім Парламенце. Падтрымку імпрэзаў здзяйсняла таксама Нямецкая фундацыя Маршала (ЗША) і славацкая дэлегацыя групы Еўрапейскай народнай партыі Еўрапейскіх дэмакратаў ў Еўрапарламенце. Варта адзначыць, што гадавіну сакавіцкіх падзей ў Офіс вырашыў адзначыць найперш культурніцкімі актывамі, аб’яднанымі ў адзін праект пад агульнай назвай “Мінск, плошча Каліноўскага, Сакавік 2006”.

26/03/2007

У гэтым нумары:

У Бруселі ўзгадваюць сакавіцкія падзеі ў Менску 1

Дзень Волі ў Бруселі: паказ фільма “Плошча” і канцэрт салідарнасці 1

Заява Прэзідэнта Еўрапейскага Парламента з нагоды арышту Вінуца Вячоркі і Вячаслава Сіўчыка 2

Зварот Камісара Еўразвязу ў міжнародных справах Беніты Ферэра-Вальднэр з нагоды арыштаў у Беларусі ў часе падрыхтоўкі і правядзення дэманстрацыі на 25 сакавіка 2

Ж.М.Барозу чакае далучэння Беларусі да еўрапейскай сямі 2

Ангела Мёркель: «Еўразвяз падтрымае беларусаў на дэмакратычным шляху» 2

Заява Сп. Богдана Кліха, Старшынэ Дэлегацыі па адносінах з Беларуссю з нагоды мітыngu на Дзень Волі ў Мінску 25 сакавіка 2007 3

Яцэк Сарыюш-Вольскі: 25 сакавіка Еўразвяз павінен 3

Джозэф Дол вяртае абурэнне разонам мірнай дэманстрацыі ў Мінску 3

Еўразвяз зрабіў заяву з нагоды акцыі 25 сакавіка ў Мінску 3

Прадстаўніць ОБСЕ падверг крытыке беларускіх закон о печати 3

Кіраўнік ПАРЭ – за палёжку ў выдачы візаў беларускім студэнтам 4

Нямецкая падтрымлівае беларускіх палітвязняў 4

Пазіцыя Еўразвязу застаецца нязменнай 4

Нікаля Сарказі накіраваў Аляксандру Мілінкевічу ліст падтрымкі 4

Заява Прэзідэнта Еўрапейскага Парламента з нагоды арышта Вінцука Вячоркі і Вячаслава Сіўчыка



“Еўрапейскі парламент занепакоены інфармацыяй пра арышт Вінцука Вячоркі і Вячаслава Сіўчыка”, -

значыў Прэзідэнт Еўрапейскага парламента Ганс-Герт Пётэрынг. “Гэтая акцыя мінскага рэжыму з’яўляецца непрымальнай”. “Я заклікаю да неадкладнага і безумоўнага вызвалення Вінцука Вячоркі і Вячаслава Сіўчыка. Зняволенне асобы на падставе яе палітычнай дзейнасці з’яўляецца сур’ёзным парушэннем правоў чалавека. Гэта знак таго, што рэжым у Мінску зноў даказвае сваё нежаданне змяніць свой непрыемны статус апошняй дыктатуры Еўропы. Беларусь належыць да сям’і еўрапейскіх нацый. Беларусы маюць права на свабоду. Дзякуючы смеласці такіх людзей, як Вінцук Вячорка і

Вячаслаў Сіўчык, а таксама многіх іншых, гэтая мара здзейсніцца. Еўрапейскі Парламент будзе і надалей прыкладаць актыўныя намаганні па абароне правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі ва ўсім свеце. З’яўляючыся голасам грамадзян Еўропы, мы стаім на ахове гэтых каштоўнасцей, якія з’яўляюцца падмуркам, на якім пабудаваны Еўразвяз”.

14/03/2007

Зварот Камісра Еўразвязу ў міжнародных справах Беніты Ферэра-Вальднэр з нагоды арыштаў у Беларусі ў часе падрыхтоўкі і правядзення дэманстрацый на 25 сакавіка

Камісар Еўразвязу ў міжнародных справах Беніта Ферэра-Вальднэр звярнулася да беларускіх уладаў з заклікам вызваліць затрыманых напярэдадні і падчас акцыі 25 сакавіка.

Б.Ферэра-Вальднэр:


"Я заклікаю беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх тых, хто быў затрыманы за свабоднае і мірнае выказванне сваіх поглядаў".

"Я расчараваная паведамленнямі аб арыштах, якія адбыліся ў Беларусі напярэдадні і падчас дэманстрацыі 25 сакавіка ў Мінску. У той дзень шматлікіх мірных дэманстрантаў запалохвалі і не дазвалялі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы. Я заклікаю беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх

тых, хто быў затрыманы за свабоднае і мірнае выказванне сваіх поглядаў".

З нагоды гадавіны 25 сакавіка старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу зноў нагадаў пра прапанову Еўразвязу Беларусі пачаць поўнае партнёрства на аснове павагі да дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона: "Я цешуся, што нашае пасланне было шырока падтрыманае дэмакратычнымі сіламі ў Беларусі, і я запрашаю беларускія ўлады таксама сур’ёзна разгледзець нашу прапанову і ініцыяваць працэс дэмакратызацыі, якая неабходная іх народу і якой ён патрабуе".

26/03/2007



Ж.М.Барозу чакае далучэння Беларусі да еўрапейскай сям’і



Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу зрабіў сёння, напярэдадні юбілейных урачыстасцей ЕЗ заяву адносна Беларусі.

Ён падкрэсліў, што "Еўразвяз гатовы распачаць паўнаважнае супрацоўніцтва з гэтай краінай", і што такое супрацоўніцтва магло б азначаць жаданне аб’яднанай Еўропы "палепшыць якасць жыцця ў Беларусі, дзе людзі ў сярэднім зарабляюць ад 60 да 190 еўра".

"Я ўпэўнены, што людзі ў Беларусі ўбачаць ў гэтай працягнутаай руцэ магчымасць выбраць дэмакратычную будучыню. Я таксама вельмі спадзяюся, што беларускі ўрад пачне рэформы і спыніць самаізаляцыю", – адзначыў старшыня Еўракамісіі. Ён дадаў, што "з нецярплівасцю чакае дня, калі Беларусь зойме сваё законнае месца ў еўрапейскай сям’і".

24/03/2007

Ангела Меркель: «Еўразвяз падтрымае беларусаў на дэмакратычным шляху»

Канцлер Нямеччыны і цяперашняя старшыня Рады Еўразвязу Ангела Меркель заклікала еўрапейскіх дэпутатаў падтрымаць Беларусь на шляху да дэмакратыі. У выступе ў Еўрапарламенце пра значэнне падпісання Берлінскай дэкларацыі, Меркель падкрэсліла, што за гэтым дакументам стаіць "абяцанне разам заступацца за будучыню ўсёй Еўропы".

Кіраўніца Нямеччыны падкрэсліла, што беларускія грамадзяне "маюць права на ажыццяўленне еўрапейскіх ідэалаў" у сваёй краіне і што Еўрапейскі Звяз "свядома падтрымае беларусаў на гэтым шляху".

24/03/2007



Заява Сп. Богдана Кліха, Старшыні Дэлегацыі па адносінах з Беларуссю з нагоды мітыngu на Дзень Волі ў Мінску 25 сакавіка 2007 г.



Ад імя Дэлегацыі па адносінах з Беларуссю, я жадаю выказаць нашу шчырую падтрымку ўсім беларускім грамадзянам, актывістам дэмакратычнай апазіцыі і прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці, якія ўчора выявілі мужнасць і масава адсвяткавалі Дзень Волі ў Мінску. Гэтая мірная дэманстрацыя выявіла прагу вялікай часткі беларускага грамадства жывць у адкрытай, вольнай і дэмакратычнай

Беларусі. Сімвалічна тое, што Дзень Волі супаў са святкаваннямі з нагоды 50-годдзя падпісання Рымскіх пагадненняў. Беларускае свята нагадала нам, што еўрапейскую мару пра мір, дэмакратыю і добрабыт, на жаль, падзяляюць не ўсе на гэтым кантыненте. Я рашуча асуджаю рэпрэсіўныя дзеянні беларускіх уладаў і міліцыі, якая выкарыстала сілу, гвалт і запалохванне супраць удзельнікаў учорашняй дэманстрацыі ў Мінску. Парушаючы фундаментальныя правы беларускіх людзей на свабоду слова і свабоду сходаў, рэжым сп. Лукашэнкі, на жаль, у чарговы раз не здолеў давесці тое, што ён можа быць надзейным партнёрам у дыялогу з Еўропай.

24/03/2007

Яцэк Сарыюш-Вольскі: 25 сакавіка Еўразвяз павінен памятаць пра беларусаў

Старшыня камітэта па міжнародных справах Еўрапарламента Яцэк Сарыюш-Вольскі заклікаў Еўразвяз уважліва назіраць за падзеямі ў Мінску 25 сакавіка. У заяве, распаўсюджанай прэс-службай палітыка, падкрэсліваецца, што 25 сакавіка дзяржавы Еўразвяза святкуюць 50-годдзе стварэння ЕЗ, а беларуская дэмакратычная апазіцыя праводзіць мітынг з нагоды чарговай гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. "Еўразвяз, які адзначае ўласную гадавіну, павінен памятаць пра сваю непасрэдную суседку Беларусь і яе барацьбу за дэмакратыю і свабоду", — зазначае Я.Сарыюш-Вольскі.

У заяве адзначаецца, што афіцыйныя ўлады "ўжо абвясцілі пазাপраўнай" дэманстрацыю беларускай апазіцыі. "Беларускае КДБ праводзіць масавыя арышты сяброў апазіцыйных партый, а таксама актывістаў моладзевых і няўрадавых арганізацый", — канстатуе еўрадепутат. Ён выказаў сваю асабістую падтрымку намаганням беларускай дэмакратычнай апазіцыі і намер Еўрапарламента падтрымліваць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. "Еўрапарламент не застанеца абыякавым да ўсялякага неналежнага абыходжання з беларускай дэмакратычнай апазіцыяй", — гаворыцца ў заяве Я.Сарыюша-Вольскага.

24/03/2007

Джозэф Дол выказвае абурэнне разгонам мірнай дэманстрацыі ў Мінску



Старшыня групы Еўрапейская народная партыя — Еўрапейскія дэмакраты, дэпутат Еўрапейскага Парламента Джозэф Дол, выказаў абурэнне разгонам мірнай дэманстрацыі ў Мінску. "Наша група заўжды падтрымлівала права людзей Беларусі свабодна выказваць іх погляды. Дзеянні міліцыі і спецслужбаў цалкам непрымальныя", — заявіў сп. Дол. Тое, што здзейсніў рэжым Лукашэнкі, дэманструе, што беларускія ўлады не гатовыя прыняць план нармалізацыі адносінаў, акрэслены Еўрасаюзам. Адзін з ключавых элементаў гэтага плану — вызваленне палітычных вязняў і павага да правоў чалавека. "Я быў глыбока шакаваны, калі Аляксандр Мілінкевіч і яго жонка Іна Кулей былі збітыя міліцыяй", — заявіў Джозэф Дол.

У мінулым годзе Аляксандр Мілінкевіч атрымаў прэмію імя Андрэя Сахарова, найвышэйшую ўзнагароду Еўрапейскага Парламента ў галіне абароны правоў чалавека.

24/03/2007

Еўразвяз зрабіў заяву з нагоды акцыі 25 сакавіка ў Мінску

Прэзідэнцтва Еўразвяза зрабіла заяву напярэдалні акцыі 25 сакавіка ў Мінску. "Мы настойліва патрабуем ад кіраўніцтва Беларусі забяспечыць грамадзянам Беларусі рэалізацыю іх права на свабоду слова і мірныя сходы", гаворыцца ў заяве. Прэзідэнцтва ЕЗ таксама заклікае беларускія ўлады не ўмешвацца ў гэты працэс і "не дапускаць напад на дэманстрантаў з боку сілавых структур". У заяве таксама выказваецца занепакоенасць станам палітвязняў у Беларусі і патрэбаванне іх неадкладнага вызвалення.

24/03/2007

Представитель ОБСЕ подверг критике белорусский закон о печати

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харашти подверг критике закон Беларуси о печати и других средствах массовой информации. Соответствующие высказывания содержатся в докладе М. Харашти "Регистрация средств массовой информации в регионе ОБСЕ", представленном на официальном сайте организации. М. Харашти, в частности, критикует требование статьи 11 данного закона о необходимости перерегистрации предприятий в случае изменения учредительных данных или названия издания, а также в случае принятия государственными орга-

нами в течение одного года двух решений о прекращении действия издания. "СМИ должны не просто представить измененные данные для обновления сведений - от них требуется повторение всего процесса регистрации, который может занять месяц, и в течение этого времени они не имеют права выходить в свет", — отмечается в докладе.

Примером произвольного характера такой системы, по мнению М. Харашти, могут служить события после выхода в июне 2005 года президентского декрета, запрещающего использовать слово "белорусский" в названиях неофициальных изданий.

Газеты вынуждены были перерегистрироваться.

"Необходимо отметить, что эти требования привели к перерегистрации только негосударственных изданий", — подчеркнул представитель ОБСЕ.

М. Харашти отметил, что наличие произвольных требований к регистрации и перерегистрации в любой момент может угрожать критически настроенным СМИ.

30/03/2007

Кіраўнік ПАРЕ – за палёгка ў выдачы віз беларускім студэнтам



Старшыня Парламенцкай Асамблеі Рады Еўропы (ПАРЕ) Рэнэ ван дэр Ліндэн ізноў заклікаў спрасіць працэдуру выдачы віз, каб актывізаваць студэнцкія абмены паміж Беларуссю і іншымі еўрапейскімі краінамі. Як паведамляе прэс-служба Рады Еўропы, з такім заклікам кіраўнік ПАРЕ выступіў 28 лютага ў Бруселі на канферэнцыі аб стварэнні візавага кодэкса Еўрапейскай супольнасці. Канферэнцыя праводзіў камітэт Еўрапарламента па грамадзянскіх свабодах, правасуддзі і ўнутраных справах. Рэнэ ван дэр Ліндэн выказаўся за адмену ў доўгатэрміновай перспектыве віз на еўрапейскім кантыненте. “Візавыя абмежаванні не павінны быць прычынай нацыянальнай альбо міжнароднай напружанасці, – сказаў ён. – Еўрапейскія грамадзяне не павінны сутыкацца з непрыемнасцямі і цяжкасцямі, спрабуючы пераадолець гэтыя візавыя абмежаванні”.

Кіраўнік ПАРЕ адзначыў, што пакуль існуе візавая сістэма з прычыны небяспекі нелегальнай міграцыі, злачынанасці і іншых правамерных прычын, працэдура атрымання віз павінна быць “хуткай, эфектыўнай і зручнай”. “Працэдура атрымання візы для індывідуальнага заяўніка павінна быць паслядоўнай і празрыстай”, – сказаў Рэнэ ван дэр Ліндэн. Пры гэтым ён адзначыў, што грамадзяне Усходняй Еўропы, якія выезджаюць за мяжу, сутыкаюцца з ўсё большымі цяжкасцямі і абмежаваннямі.

01/03/2007

Нямеччына падтрымлівае беларускіх палітвязняў

Амбасадар Нямеччыны ў Беларусі Марцін Хекер наведваў І сакавіка, палітвязня, лідэра Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Народная Грамада), каардынатарка Еўрапейскай Кааліцыі Мікалая Статкевіча. Палітык адбывае два гады абмежавання волі на так званай “хіміі” ў вёсцы Блонь Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. Лідэр сацыял-дэмакратаў быў асуджаны за арганізацыю ў 2004 годзе мірных акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў рэферэндуму, які дазволіў Аляксандру Лукашэнку балатавацца ў прэзідэнты ў трэці раз. Як паведаміў Мікалай Статкевіч, падчас сустрэчы нямецкі дыпламат заявіў пра занепакоенасць Нямеччыны існаваннем у Беларусі палітычных зняволеных. “Спадар Хекер запэўніў мяне, што Нямеччына будзе пільна сачыць за становішчам беларускіх палітвязняў і няўменна патрабаваць іх вызвалення”, – адзначыў лідэр сацыял-дэмакратаў. У сваю чаргу Мікалай Статкевіч заклікаў амбасадара Нямеччыны надаць больш увагі палітычным зняволеным, якія цяпер знаходзяцца ў калоніях Беларусі. Гаворка ідзе пра экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Аляксандра Казуліна, які адбывае



пакаранне ў Віцебскай выпраўленчай калоніі, праваабаронцу Кацярыну Садоўскую, адпраўленую ў Гомельскую жаночую калонію, і лідэра “Маладога Фронту” Змітра Дашкевіча, які знаходзіцца ў Шклоўскай калоніі. “Гэтым людзям цяпер цяжэй за ўсіх. Яны цалкам закрытыя ад грамадства, мы амаль нічога не ведаем пра іх стан здароўя, пра ўмовы, у якіх іх утрымліваюць. Неабходна ўвесць час трымаць на кантролі справы гэтых людзей і змагацца за іх вызваленне”, – сказаў Мікалай Статкевіч.

Пазіцыя Еўразвяза застаецца нязменнай



Рада Еўразвяза прадоўжыць дзеянне санкцый ў дачыненні Беларусі, паведамілі ў прэс-службе вярхоўнага прадстаўніка ЕЗ па агульнай знешняй палітыцы і бяспецы Хаўера Саланы. “Санкцыі ў дачыненні прадстаўнікоў беларускіх улад будуць падоўжаны”, – паведаміла прадстаўніца прэс-службы Саланы. Яна падкрэсліла, што пазіцыя ЕЗ застаецца нязменнай. Матывам для згортвання Еўразвязам стасункаў з афіцыйным Менскам сталі аўтарытарныя, на думку ЕЗ,

тэндэнцыі ўлады Аляксандра Лукашэнкі, ушчымлэнні правоў апазіцыі і парушэнні правоў чалавека ў краіне. У ЕЗ таксама не прызналі вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў сакавіку 2006 года, якія па ацэнцы ЕЗ і АБСЕ, не адпавядалі міжнародным дэмакратычным нормам. У красавіку 2006 года ЕЗ забараніў уезд на тэрыторыю гэтай рэгіянальнай арганізацыі Аляксандру Лукашэнку і 30 беларускіх службоўцаў. У траўні 2006 года ЕЗ пашырыў санкцыі супраць кіраўніцтва

Беларусі, замарозіўшы любыя рахункі беларускага прэзідэнта і яшчэ 35 функцыянераў у еўрапейскіх банках. А ў верасні 2006 года Рада ЕЗ папоўніла спіс “неўязных” яшчэ чатырма беларускімі дзяржслужбоўцамі пасля абвяшчэння прысуду экс-кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Аляксандру Казуліну, якога прысудзілі да 5,5 гадоў зняволення.

12/03/2007

Нікаля Сарказі накіраваў Аляксандру Мілінкевічу ліст падтрымкі

Лідэр дэмакратычных сіл Беларусі Аляксандр Мілінкевіч атрымаў ліст са словамі падтрымкі ад кандыдата на пасаду прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. У лісце лідэр прэзідэнцкай “гонкі” ў Францыі Нікаля Сарказі адзначае: “Хачу выказаць Вам, гэтак сама, і усім актывістам дэмакратычных сіл Беларусі мае найлепшыя пажаданні ў 2007 годзе. У Вашай цяжкай барацьбе за перамогу справядлівасці і дэмакратыі будзьце ўпэўненымі ў маёй самай поўнай падтрымцы.”

Нікаля Сарказі выказаў спадзяванне, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца ў найбліжэйшы час, што дазволіць яму наведаць Мінск. “Спадзяючыся, што ў хуткім часе ў мяне будзе магчымасць сустрэцца з Вамі ў Мінску, выказваю Вам мае запэўніванні ў найвялікшай павазе”, – сказаў Нікаля Сарказі

Нагадаем, што Нікаля Сарказі з’яўляецца міністрам унутраных спраў Францыі і лідэрам кіруючай партыі Саюз за народны рух.

01/03/2007